

У першы дзень датэрміновага галасавання яўка выбаршчыкаў склала 4,98 працэнта



У першы дзень датэрміновага галасавання яўка выбаршчыкаў на выбарах Прэзідэнта Беларусі склала 4,98 працэнта. Такая інфармацыя размешчана на сайце ЦВК, паведамляе БЕЛТА.

У Брэсцкай вобласці прагаласавалі 4,23 працэнта выбаршчыкаў ад агульнай колькасці, уключаных у спісы, у Віцебскай – 5 працэнтаў. У Гомельскай вобласці яўка склала – 7,55 працэнта, у Гродзенскай – 3,39 працэнта.

У Мінскай вобласці на выбарчыя ўчасткі ў першы дзень датэрміновага галасавання прыйшлі 4,69 працэнта выбаршчыкаў, у Магілёўскай – 4,66 працэнта, у Мінску – 4,77 працэнта.

Агульная колькасць выбаршчыкаў, уключаных у спісы, складае 6 836 585 чалавек.

Датэрміновае галасаванне на выбарах стартвала 4 жніўня і прадоўжыцца па 8 жніўня ўключна.

БЕЛТА

